

## Інфармацыйнае пісьмо

**18 верасня 2019 года ў ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага” адбудуцца XIV Гарадзенскія навуковыя чытанні “Гродзеншчына: 75 гадоў здзяйсненняў”, прысвечаныя 75-годдзю стварэння Гродзенскай вобласці (далей – Чытанні).**

### **Арганізатары Чытанняў:**

упраўленне культуры Гродзенскага аблвыканкама;  
ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”.

### **Тэмы для абмеркавання:**

- сацыяльна-эканамічнае развіццё Гродзенскай вобласці: 1944-2019 гг.;
- станаўленне адукацыі, аховы здароўя, культуры і спорту на Гродзеншчыне;
- гарадская архітэктура другой паловы ХХ ст.;
- асаблівасці міжнацыянальных адносін і этнаканфесійнай сітуацыі Прынёмання;
- турыстычны і краязнаўчы патэнцыял Гродзенскай вобласці;
- знакамітыя імёны Прынёманскага краю;
- гродзенскі край у мастацтве і літаратуры.

### **Рабочыя мовы:**

- беларуская;
- руская;
- польская.

### **Умовы ўдзелу.**

Да ўдзелу ў Чытаннях запрашаюцца прадстаўнікі дзяржаўных органаў кіравання, навукоўцы, краязнаўцы, супрацоўнікі бібліятэк, музеяў, архіваў, грамадска-культурных аб’яднанняў, прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі і інш.

Пражыванне, харчаванне, транспартныя расходы – за кошт удзельнікаў Чытанняў (пражыванне і харчаванне ўдзельнікаў з замежных краін – за кошт арганізатараў мерапрыемства).

Для ўдзелу ў мерапрыемстве неабходна да **2 верасня 2019 г.** даслаць заяўку і назву даклада па электроннай пошце [krai@grodnolib.by](mailto:krai@grodnolib.by), [info@grodnolib.by](mailto:info@grodnolib.by).

**Рэгламент:** даклады – 15 хвілін.

**Патрабаванні да афармлення даклада.**

Прымаюцца арыгінальныя работы, якія маюць навуковае і практычнае значэнне. Матэрыялы плануецца апублікаваць да пачатку работы Чытанняў. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў на Чытанні.

Назва даклада; прозвішча, імя, імя па бацьку (цалкам) аўтара/суаўтараў, поўная назва арганізацыі, горад, краіна; прозвішча, імя, імя па бацьку (цалкам) асобы, якая будзе прадстаўляць даклад на Чытаннях; кантактныя адрасы і тэлефоны.

Даклад падаецца на адной з моў (беларускай, рускай, польскай); рэзюмэ – на мове даклада і рускай мове.

Аб’ём даклада (разам з рэзюмэ, ілюстрацыямі і дадаткамі) – не больш за 6 старонак фармату А4, Times New Roman, 13 кегель, палутарны міжрадкавы інтэрвал, тып файла – doc альбо rtf (Microsoft Word); рэзюмэ на мове даклада – не больш за 700 сімвалаў (з прабеламі), на рускай мове – не больш за 500 сімвалаў (з прабеламі).

Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку, спасылкі – у канцы сказа ў квадратных дужках, напрыклад: [2, с. 27].

**Час і месца правядзення:**

18 верасня 2019 г., 11.00-16.00;

ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага” (г. Гродна, вул. Замкавая, 20, Новы замак).

**Каардынатары:**

*Кучынская Алена Віктараўна, загадчык аддзела краязнаўства*

Тэлефон: 8 (0152)71-89-54; 8029 5827393

e-mail: [krai@grodnolib.by](mailto:krai@grodnolib.by)

*Ігнатовіч Марына Эдвардаўна, намеснік дырэктара*

Тэлефон: 8 (0152)71-89-42; 8029 5863500

e-mail: [zam@grodnolib.by](mailto:zam@grodnolib.by)

Заяўка  
 для ўдзелу ў XIV Гарадзенскіх навуковых чытаннях  
 “Гродзеншчына: 75 гадоў здзяйсненняў”,  
 да 75-годдзя стварэння Гродзенскай вобласці  
 18 верасня 2019 г., г. Гродна, Рэспубліка Беларусь

|  |  |
|--|--|
| Прозвішча<br>імя, імя па бацьку  |  |
| Краіна, горад<br>(населены пункт),<br>вобласць   |  |
| Месца працы,<br>індэкс, паштовы<br>адрас, працоўны і<br>мабільны<br>тэлефоны, факс,<br>e-mail  |  |
| Пасада (поўнаасця)   |  |
| Вучоная ступень  |  |
| Прозвішча, імя, імя<br>па бацьку,<br>кантактныя<br>дадзеныя кіраўніка<br>– пры неабходнасці<br>афармлення<br>выкліка праз<br>вышэйстаячую<br>структуру |  |
| Назва даклада  |  |
| Неабходныя<br>тэхнічныя сродкі<br>для выступлення  |  |